

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Намеснік Міністра адукацыі
Рэспублікі Беларусь

Р.С.Сідарэнка

« 19 » жніўня 2015 г.

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫИ
па фарміраванні культуры вуснага і
пісьмовага маўлення ва ўстановах
адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя
праграмы агульной сярэдняй адукацыі

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Мэтай дадзеных Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі (далей – Метадычныя рэкамендацыі), з'яўляеца ажыццяўленне адзінага падыходу ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі (далей – установы адукацыі), да фарміравання культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў.

2. Дадзеная Метадычныя рэкамендацыі накіраваны на ўзгодненую дзейнасць педагогічных работнікаў па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення пры рэалізацыі вучэбных праграм па вучэбных прадметах, вучэбных праграм факультатыўных заняткаў, правядзенні стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў, кансультаций (далей – дадатковыя заняткі), адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў (алімпіяды, канферэнцыі, конкурсы, фестывалі, злёты, выставы, экспедыцыі, іншыя мерапрыемствы), праверцы навучальных і контрольных работ, выкананых у пісьмовой форме.

3. Дадзеная Метадычныя рэкамендацыі вызначаюць сістemu арганізацыйных мер, якія садзейнічаюць фарміраванню культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў.

4. Камунікатыўныя ўменні і навыкі вучняў развіваюцца пры вывучэнні вучэбных прадметаў, а таксама пры правядзенні дадатковых заняткаў, адукацыйных і выхаваўчых мерапрыемстваў.

5. Пры ажыццяўленні педагогічнымі работнікамі адукацыйной і выхаваўчай дзейнасці рэкамендуецца:

праводзіць сістэматычную работу па ўзбагачэнні слоўнікавага запасу вучняў, азнямленні з тэрміналагічнай лексікай, звяртаць увагу на сферу ўжывання таго ці іншага тэрміну;

удзяляць увагу на вучэбных і дадатковых занятках паўнавартаснаму ўспрыманню вучнямі вучэбнага тэксту і слова настаўніка – асноўных крыніц вучэбнай інфармацыі, узору правільна аформленага маўлення;

выкарыстоўваць выразнае чытанне ўголос як адзін з прыёмаў фарміравання культуры вуснага маўлення, як сродак эмацыянальнага і асобаснага асэнсавання тэксту;

вучыць працаваць з кнігай, электроннымі і іншымі сродкамі навучання, карыстацца даведачнай літаратурай, каталогамі і картатэкамі, падбіраць крыніцы інфармацыі па пэўнай тэме, правільна аформляць вынікі самастойнай работы з крыніцамі інфармацыі (цытатны матэрыял, складаць тэзісы, канспекты, спісы літаратуры і г.д.);

фарміраваць у вучняў уменні складаць аналітычныя і падагульнільныя табліцы, дыяграмы, схемы, вучыць апісаць, харектарызаваць, параўноўваць, аналізуваць вучэбны матэрыял, весці дыялог, дыскусію, прыводзіць неабходныя доказы, рабіць высновы і падагульненні;

павышаць культуру вуснага маўлення вучняў, тактоўна выпраўляць памылкі ў адпаведнасці з нормамі літаратурнай мовы;

рабіць разборлівым почыркам усе віды запісаў на класнай дошцы, у класным журнале, у дзённіках і сшытках вучняў з мэтай фарміравання ў вучняў навыкаў акуратнага іх вядзення і граматнага аформлення запісаў;

прытрымлівацца ўзору аформлення надпісу на вокладцы сшытка згодна з дадаткам 1 да дадзеных Метадычных рэкамендацый.

Рэкамендуецца праводзіць пасяджэнні метадычных аб'яднанняў, педагогічнага савета, у тэматыку якіх неабходна ўключаць пытанні культуры вуснага і пісьмовага маўлення вучняў, а таксама арганізоўваць абмен вопытам педагогічных работнікаў у дадзеным напрамку.

II. НАВУЧАЛЬНЫЯ І КАНТРОЛЬНЫЯ РАБОТЫ, ЯКІЯ ВЫКОНВАЮЦЦА Ў ПІСЬМОВАЙ ФОРМЕ

6. Асноўнымі відамі работ вучняў на вучэбных занятках ва ўстанове адукцыі і дома з'яўляюцца навучальныя работы, якія выконваюцца ў пісьмовай форме (далей – навучальныя работы).

Да іх адносяцца:

на I ступені агульнай сярэдняй адукцыі:

практиканні і заданні розных відаў, дыктанты (слоўнікавы, выбарчы, зрокавы, папераджальны, тлумачальны, вольны і творчы), праверочнае спісванне, пераклад, пераказ, сачыненне, тэсты па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Русский язык", "Мова нацыянальнай меншасці", "Матэматыка";

розныя віды рабочых запісаў, замалёвак, практычных работ па вучэбных прадметах ”Чалавек і свет“, ”Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)“, ”Русская литература (литературное чтение)“, ”Літаратура нацыянальной меншасці“, ”Выяўленчае мастацтва“;

заданні з выкарыстаннем контурных карт, атласаў па вучэбным прадмеце ”Чалавек і свет“;

напісанне літар алфавіта, імя ўласнага і прозвішча, даты, адреса, слоў і сказаў з апорай на ўзор, віншавальний паштоўкі па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“, а пры вывучэнні кітайскай мовы – дадаткова напісанне транскрыпцыйных знакаў паўдрукаваным шрыфтам, найпрацейшых элементаў іерогліфа (рысы) і іерогліфаў з апорай на ўзор, рыс у правільным парадку;

на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі:

практыкаванні і заданні розных відаў, тэставыя, лабараторныя і практычныя работы па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбнага прадмета ”Фізічная культура і здароўе“;

дыктанты (слоўнікавы, выбарчы, зрокавы, папераджальны, тлумачальны, вольны і творчы), пераклады, пераказы, сачыненні па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“;

напісанне віншаванняў, запрашэнняў, асабістых лістоў, лістападзякі, ліста-адказу, звестак анкеты, кароткай аўтабіографіі, кароткага зместу (рэзюмэ) праслушанага (прачытанага) ці ўбачанага, простых дзелавых лістоў, міні-сачынення, сачынення на прапанаваную тэму па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“, а пры вывучэнні кітайскай мовы – дадаткова напісанне нескладаных відаў тэкстаў з дапамогай транскрыпцыйных знакаў, іерогліфаў; сказаў і тэкстаў іерогліфамі, ключавымі элементамі іерогліфаў (графемы);

дыктанты па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астрономія“, ”Хімія“, ”Біялогія“, ”Геаграфія“;

задачы па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астрономія“, ”Хімія“, ”Біялогія“, ”Геаграфія“;

пісьмовыя адказы на пытанні, змешчаныя ў падручніках, вучэбных дапаможніках, дыдактычных матэрыялах па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбных прадметаў ”Інфарматыка“, ”Фізічная культура і здароўе“;

складанне планаў-канспектаў, апорных схем, аналітычных і абагульняльных табліц, дыяграм, схем, алгарытмаў па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбнага прадмета ”Выяўленчае мастацтва“, ”Фізічная культура і здароўе“;

афармленне справаздач аб выніках назіранняў, лабараторных і практычных работ (вопытах), экспериментальных даследаваннях,

экскурсіях па тых вучэбных прадметах, па якіх прадугледжана іх правядзенне вучэбнымі праграмамі;

заданні з выкарыстаннем насценных і контурных карт, атласаў, рухомай карты зорнага неба, карты экватарыяльнага пояса зорнага неба па вучэбных прадметах ”Чалавек і свет“, ”Геаграфія“, ”Астрономія“, ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“.

7. Колькасць пераказаў, сачыненняў, якія праводзяцца на працягу адных вучэбных заняткаў, аб’ём тэкстаў для пераказаў па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ ў II–IV класах вызначаюцца згодна з дадаткам 2 да дадзеных Метадычных рэкамендацый.

Змест і перыядычнасць правядзення работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення вучняў I–IV класаў (работка з дэфармаванымі сказамі, тэкстамі, адказы на пытанні; пераказы розных відаў; складанне сказаў і невялікіх тэкстаў па карцінах, серыі малюнкаў, па пачатку тэксту і іншыя) вызначаецца зместам вучэбных праграм па адпаведных вучэбных прадметах.

У першым паўгоддзі ў V класе па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ праводзяцца толькі навучальныя пераказы, якія ацэньваюцца ў адпаведнасці з нормамі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзеянасці вучняў па азначаных вучэбных прадметах для IV класа.

Пераклады і сачыненні па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальной меншасці“ і ”Літаратура нацыянальной меншасці“ ў V – VIII класах носяць толькі навучальныя харктар.

8. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальной меншасці“, ”Літаратура нацыянальной меншасці“, ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астрономія“, ”Хімія“, ”Біялогія“ праводзяцца контрольныя работы ў пісьмовай форме (далей – контрольныя работы). Контрольныя работы па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ ўключаюць тэарэтычныя пытанні, адказы на якія даюцца ў пісьмовай форме, або практычныя заданні, якія выконваюцца на камп’ютары, або тэарэтычныя пытанні і практычныя заданні.

Колькасць контрольных работ на працягу навучальнага года на I ступені агульной сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“, ”Матэматыка“ і іх віды, а таксама праверка навыку чытання, сферміраванасці чытацкіх уменняў па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)“, ”Русская литература (литературное чтение)“, ”Літаратура нацыянальной меншасці“ і навыкаў вуснага лічэння па вучэбным

прадмеце ”Матэматыка“ вызначаюцца згодна з дадаткам 3 да дадзеных Метадычных рэкамендацый.

Колькасць контрольных работ на працягу навучальнага года на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Беларуская літаратура“, ”Русский язык“, ”Русская литература“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ і іх віды, а таксама колькасць контрольных работ па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Інфарматыка“, ”Фізіка“, ”Астрономія“, ”Хімія“ і ”Біялогія“ вызначаюцца згодна з дадаткам 4 да дадзеных Метадычных рэкамендацый.

Аб’ём тэкстаў контрольных дыктантаў, пераказаў, а таксама аб’ём слоўнікавых дыктантаў, контрольных сачыненняў вызначаюцца згодна з дадаткам 5 да дадзеных Метадычных рэкамендацый. Колькасць арфаграм і пунктаграм у тэкстах контрольных дыктантаў па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“ вызначаецца згодна з дадаткам б да дадзеных Метадычных рэкамендацый.

Да канца першай чвэрці, а ў V класе на працягу I паўгоддзя захоўваецца аб’ём тэксту, рэкамендаваны для папярэдняга класа.

У вячэрніх класах сумарная колькасць контрольных работ па вучэбным прадмеце, прадугледжаных на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, раўнамерна размяркоўваецца на ўсе гады навучання.

9. Кантрольныя работы ва ўстановах адукацыі павінны праводзіцца ў адпаведнасці з Санітарнымі нормамі і правіламі ”Требования для учреждений общего среднего образования“, якія зацверджаны пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 206.

III. КОЛЬКАСЦЬ І ПРЫЗНАЧЭННЕ ВУЧНЁЎСКІХ СШЫТКАЎ

10. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі:

10.1. навучальныя і контрольныя работы па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Матэматыка“ вучні I класа выконваюць у адпаведных сыштках на друкаванай аснове;

10.2. для выканання навучальных работ па вучэбным прадмеце ”Выяўленчае мастацтва“ выкарыстоўваецца альбом або набор лістоў для малявання;

10.3. для выканання навучальных і контрольных работ вучням II–IV класаў рэкамендуецца мець наступную колькасць сышткаў:

па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Матэматыка“ – 3 сышткі (2 сышткі для навучальных работ і 1 сыштак для контрольных работ). Пачынаючы з III класа па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”

”Мова нацыянальной меншасці“ выкарыстоўваюцца сшыткі 3 разліножакай у адну лінейку;

па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)“, ”Русская литература (литературное чтение)“, ”Літаратура нацыянальной меншасці“ – 1 сшытак для навучальных работ па меркаванні настаўніка;

па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ – 2 сшыткі для навучальных работ; сшытак для запісу замежных слоў – па меркаванні настаўніка;

па вучэбным прадмеце ”Чалавек і свет“ – 1 сшытак для навучальных работ па меркаванні настаўніка;

па вучэбным прадмеце ”Музыка“ – нотны сшытак.

11. Пры ажыццяўленні ўстановамі адукацыі навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі для выканання навучальных і контрольных работ вучням рэкамендуецца мець наступную колькасць сшыткаў:

па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ – 3 сшыткі (2 сшыткі для навучальных работ і 1 сшытак для контрольных работ);

па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальной меншасці“ – 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для контрольных работ у IX – XI класах);

па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ – 2 сшыткі для навучальных работ; па меркаванні настаўніка дадаткова можна выкарыстоўваць сшытак для запісу замежных слоў. Сшытак для запісу замежных слоў для вучняў X–XI (XII) класаў выкарыстоўваецца па іх жаданні;

па вучэбным прадмеце ”Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)“ – альбом або набор лістоў для малявання, 1 сшытак для навучальных работ;

па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ – 3 сшыткі (2 сшыткі для навучальных работ і 1 сшытак для контрольных работ);

па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ – 1 сшытак для навучальных работ, у тым ліку для афармлення практычных работ;

па вучэбных прадметах ”Чалавек і свет“, ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“, ”Грамадазнаўства“, ”Працоўнае навучанне“, ”Чарчэнне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“ – 1 сшытак для навучальных работ;

па вучэбным прадмеце ”Фізіка“ – 3 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ, 1 сшытак для лабараторных работ (лабараторных работ і экспериментальных даследаванняў) і 1 сшытак для контрольных работ);

па вучэбным прадмеце ”Біялогія“ – 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных, лабараторных і практычных работ і 1 сшытак для контрольных работ);

па вучэбным прадмеце ”Хімія“ – 3 сшыткі (1 сшытак для навучальных і лабараторных работ, 1 сшытак для практычных работ і 1 сшытак для контрольных работ);

па вучэбным прадмеце ”Астрономія“ – 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ і 1 сшытак для контрольных работ);

па вучэбным прадмеце ”Геаграфія“ – 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работ і 1 сшытак для практычных работ).

12. Дапускаецца выкарыстоўваць для навучальных, практычных, лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў, а таксама на I ступені агульнай сярэдняй адукцыі для праверачных і контрольных работ сшыткі на друкаванай аснове, якія маюць адпаведны грыф. Выкарыстанне рабочых сшыткаў, апорных канспектаў на друкаванай аснове з'яўляецца неабязважковым.

13. Сшыткі для лабараторных работ (лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў) па вучэбным прадмеце ”Фізіка“, сшыткі для практычных работ па вучэбным прадмеце ”Хімія“ захоўваюцца ва ўстанове адукцыі на працягу навучальнага года і выдаюцца вучням для выканання адпаведных работ.

14. Контрольныя работы па вучэбным прадмеце ”Інфарматыка“ афармляюцца на электронным (практычныя заданні) або папяровым (тэарэтычныя пытанні) носібіце.

15. Сшыткі для контрольных работ захоўваюцца ва ўстанове адукцыі на працягу навучальнага года і выдаюцца вучням для выканання адпаведных работ і работ над памылкамі.

IV. АФАРМЛЕННЕ І ВЯДЗЕННЕ СШЫТКАЎ, АФАРМЛЕННЕ ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ

16. Пры афармленні надпісу на вокладцы сшытка ўказваецца, для чаго прызначаецца сшытак (для работ па беларускай мове, для контрольных работ па матэматыцы, для практычных работ па хіміі, для практычных і лабараторных работ па біялогіі, для лабараторных работ па фізіцы або для лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў па фізіцы і адпаведна па іншых вучэбных прадметах), клас (выкарыстоўваюцца арабскія або рымскія лічбы), скарочанае найменне ўстановы адукцыі ў адпаведнасці са статутам гэтай установы адукцыі, прозвішча, імя ўласнае вучня ў родным склоне.

17. Пры афармленні надпісу на вокладцы сшытка дапускаеца рабіць запіс аб прызначэнні сшытка і найменні ўстановы адкуацыі ў два радкі. Кожная ўстанова адкуацыі выбірае адзіны ўзор подпісу¹.

18. У I і II класах надпіс на вокладцы сшытка афармляеца настаўнікам, у III і IV класах – вучнем пад кіраўніцтвам настаўніка, у V–XI (XII) класах – вучнем.

19. Пры выкананні розных відаў работ вучні павінны захоўваць чырвоны радок, пісаць ад самага пачатку і да самага канца радка, пры неабходнасці падзяляючы слова для пераносу. Усе запісы ў сшытках робяцца шарыкавай ручкай з пастай сіняга або фіялетавага колеру (па расцені ўстановы адкуацыі) акуратна, разборлівым почыркам, выпраўленні памылковага напісання на правільнае выконваюцца без выкарыстання карэктара. У I класе пры навучанні пісьму вучні могуць выкарыстоўваць аловак замест шарыкавай ручкі.

Падкрэсліванне членаў сказа, выдзяленне марфем у слове, умоўныя абазначэнні, чарцяжы, схемы, графікі, табліцы, дыяграмы, малюнкі выконваюцца акуратна алоўкам або ручкай, пры неабходнасці – з прымяненнем лінейкі і цыркуля. Не дапускаеца выкарыстанне фламастараў, уклеек і аплікаций у сшытках для контрольных работ.

20. Па вучэбных прадметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астрономія“ ў сшытках для контрольных работ пры пабудове геаметрычных фігур, графікаў функцый, выкананні малюнкаў, табліц, графікаў і схем вучні могуць выкарыстоўваць каляровыя алоўкі, акрамя чырвонага.

Па вучэбным прадмеце ”Геаграфія“ ў сшытках для навучальных і практычных работ можна выкарыстоўваць каляровыя алоўкі, акрамя чырвонага.

21. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальнай меншасці“, ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальнай меншасці“, ”Замежная мова“, ”Матэматыка“ са знешняга боку старонкі сшытка адводзяцца палі (у выпадку іх адсутнасці). Па вучэбных прадметах, па якіх праводзяцца контрольныя работы, палі адводзяцца і ў сшытку для контрольных работ. У сшытках па іншых вучэбных прадметах палі адводзяцца па меркаванні настаўніка, калі яны выкарыстоўваюцца для рабочых паметак.

У II–IV класах дата выканання навучальнай або контрольной работы запісваецца пасярэдзіне радка наступным чынам: дзень месяца арабскай лічбай, назва месяца пропісю.

Напрыклад:
6 верасня

¹ У прапісным варыянце выкарыстоўваеца адкрыццё двукосся ўнізе радка і закрыццё ўверсе („,“), іншыя абазначэнні сустракаюцца ў друкаваным тэксле або пры камп’ютарным наборы.

На наступным радку (пасярэдзіне) пасля даты ў сшытках для навучальных работ пішацца "Класная работа" або "Дамашняя работа".

У сшытках з разліноўкай у клетку для навучальных работ па вучэбным прадмеце "Матэматыка" паміж датай і словамі "Класная работа" або "Дамашняя работа" прапускаецца радок (адна клетка ўніз), паміж словамі "Класная работа" або "Дамашняя работа" і заданнем – два радкі (дзве клеткі ўніз).

У сшытках па вучэбным прадмеце "Матэматыка", пачынаючы з II класа, пры афармленні рашэння задання ў на асобным радку ўказваецца від навучальнай работы (слова "Прыклады" ў II–IV класах не пішацца). Паміж назвай віду задання, рашэннем і адказам прапускаецца адпаведна адзін радок (адна клетка ўніз), паміж слупкамі прыкладаў, размешчаных адзін пад адным, – два радкі (дзве клеткі ўніз). Для аддзялення адной навучальнай работы ад другой і для выстаўлення адзнакі прапускаюцца чатыры радкі (чатыры клеткі ўніз), паміж слупкамі прыкладаў, размешчаных на адным радку, – трэх клеткі ўправа.

У V–XI (XII) класах дата выканання навучальнай або контрольной работы запісваецца лічбамі на палях сшыткаў па ўсіх вучэбных прадметах, акрамя вучэбных прадметаў "Беларуская мова", "Русский язык", "Мова нацыянальной меншасці", "Замежная мова".

Напрыклад:

01.09.2013

У сшытках для навучальных і контрольных работ па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Русский язык", "Мова нацыянальной меншасці" ў V–XI (XII) класах дата запісваецца словамі ў цэнтры радка. На наступных радках пасля даты пішацца: "Дамашняя работа", затым "Практыкаванне", указваецца яго нумар (без знака №); "Класная работа" або "Работа над памылкамі". Пасля слоў "Класная работа" на наступным радку па меркаванні настаўніка можа ўказваецца тэма вучэбных заняткаў.

Від работы (пераказ, сачыненне, водгук і іншыя) указваецца на асобным радку. Загаловак навучальнай або контрольной работы запісваецца без двукося і кропкі ў канцы назвы (калі яна не з'яўляецца цытатай і складаецца з аднаго слова). Запіс афармляецца наступным чынам:

*Трэцяга верасня
Дамашняя работа
Практыкаванне 12*

*Чацвёртага верасня
Класная работа
Спосабы ўтварэння
дзеясловаў*

*Восьмага кастрычніка
Работа над памылкамі*

Третъе сентябрья

Третъе сентябрья

Третъе октября

Дыктант
Мой родны краі

Пераказ
У лесе

Сачыненне
З гісторыі майго роду

Паміж назвай віду работы і загалоўкам, а таксама паміж загалоўкам і тэкстам радкі (лінейкі) не прапускаюцца. Паміж заключным радком тэксту навучальнай або контрольнай работы і датай наступнай навучальнай або контрольнай работы пропускаюцца два радкі (дзве лінейкі) незалежна ад таго, колькі радкоў застаецца на старонцы сшытка. Калі пасля работы застаецца адзін радок на старонцы, дата запісваецца на верхнім радку наступнай старонкі.

У выпадку, калі пісьмовая работа па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меньшинств“ ўключае дадатковое заданне, на наступным радку пасля тэксту дыктанта або пераказу ўказваецца нумар варыянта. Нумар задання абазначаецца арабскай лічбай:

Напрыклад:

Варыянт 1
1.

Варыянт I
1.

Па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ дата ў сшытку запісваецца так, як гэта прынята ў краіне мовы, якая вывучаецца:

Англійская мова

October 10, 2013

Нямецкая мова

6. Dezember 2013

Французская мова

Lundi 6 septembre 2013

Іспанская мова

7 de diciembre de 2013

Кітайская мова

2013年4月12日

У сшытку для навучальных работ па вучэбным прадмеце ”Замежная мова“ слова ”Класная работа“, ”Домашняя работа“ не пішуцца.

У сшытках для навучальных работ па вучэбных прадметах ”Беларуская літаратура“, ”Русская литература“, ”Літаратура нацыянальной меньшинств“, ”Чалавек і свет“, ”Інфарматыка“, ”Сусветная гісторыя“, ”Гісторыя Беларусі“, ”Грамадазнаўства“, ”Геаграфія“, ”Біялогія“, ”Фізіка“, ”Астрономія“, ”Хімія“, ”Працоўнае навучанне“, ”Чарчэнне“, ”Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка“ пры выкананні навучальных работ слова ”Класная работа“ не пішуцца, а адразу запісваецца тэма вучэбных заняткаў пасярэдзіне таго ж радка, на якім запісана дата

выканання навучальнай работы. Запіс у сыштку афармляеца наступным чынам:

Жыццёвы і творчы шлях А.Макаёнка

15.09.2013

Агульная характеристыка галагенаў

12.09.2013

Пры выкананні контрольнай, практычнай або лабараторнай работы ў адпаведным сыштку пасярэдзіне радка робіцца запіс:

Практычная работа № 6

22.10.2013

Рашэнне экспериментальных задач

У сыштках для контрольных работ па вучэбных предметах ”Матэматыка“, ”Фізіка“, ”Астраномія“, ”Біялогія“, ”Хімія“ ў V – XI (XII) класах пасля запісаў даты і назвы віду работы ўказваеца тэма, па якой выконваеца контрольная работа, а затым у цэнтры радка – нумар варыянта (*Варыянт 1 (I)*).

22. Экзаменацыйныя работы па вучэбных предметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ (польская мова, літоўская мова), ”Матэматыка“ па завяршенні навучання і выхавання на II і III ступенях агульной сярэдняй адукацыі выконваюцца на падвойных лістах паперы з адбіткам штампа ўстановы адукацыі, якія ўкладваюцца адзін у адзін.

На адбітку штампа ўстановы адукацыі запісваеца дата правядзення выпускнога экзамену.

Напрыклад:

1 чэрвеня 2013 г.

Пасля адбітку штампа ўстановы адукацыі праpusкаюцца два радкі (дзве лінейкі) на лістах паперы з разліноўкай у лінейку, чатыры радкі (чатыры ”клеткі“ ўніз) на лістах паперы з разліноўкай у клетку і пасярэдзіне радка робіцца адпаведны запіс. Тытульны ліст экзаменацыйнай работы па завяршенні навучання і выхавання на II і III ступенях агульной сярэдняй адукацыі афармляеца згодна з дадаткам 7 дадзеных Метадычных рэкамендацый.

Па вучэбных предметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ (польская мова, літоўская мова) на другой старонцы пасярэдзіне першага радка пішацца назва дыктанта або пераказу, па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ – нумар варыянта.

Пры абазначэнні нумара варыянта можна выкарыстоўваць як арабскія, так і рымскія лічбы (*Варыянт 1, Варыянт I*).

У двукоссе назва тэмы дыктанта або пераказу бярэцца толькі тады, калі яна з’яўляеца цытатай і пры ёй дадзена прозвішча аўтара.

Заданні экзаменацыйнай работы па вучэбным прадмеце ”Матэматыка“ не перапісваюцца.

23. Экзаменацыйныя работы вучняў пасля праверкі і выстаўлення адзнакі ў балах падпісаўца старшынёй і членамі экзаменацыйнай камісіі згодна з дадаткам 7 да дадзеных Метадычных рэкамендацый.

V. ПРАВЕРКА НАВУЧАЛЬНЫХ, КАНТРОЛЬНЫХ, ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫХ РАБОТ І ПРАВЯДЗЕННЕ РАБОТЫ НАД ПАМЫЛКАМИ

24. Кожная навучальная работа ў сыштках для навучальных работ вучняў I–IV класаў па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Русский язык", "Матэматыка", "Мова нацыянальной меншасці" правяраеца ва ўсіх вучняў да наступных вучэбных заняткаў па адпаведным вучэбным прадмеце.

25. У сыштку для навучальных работ па вучэбным прадмеце "Замежная мова" правяраюцца:

кожная навучальная работа ў вучняў III–VII класаў да наступных вучэбных заняткаў;

найбольш значныя навучальныя работы (на выбар настаўніка) у вучняў VIII–XI (XII) класаў, але з такім разлікам, каб адзін раз на тыдзень адпаведныя навучальныя работы правяраліся ва ўсіх вучняў VIII і IX класаў і адзін раз на два тыдні ва ўсіх вучняў X–XI (XII) класаў.

Асноўныя віды навучальных работ вучняў вызначаны ў вучэбнай праграме па вучэбным прадмеце "Замежная мова".

26. Па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Русский язык", "Мова нацыянальной меншасці", "Матэматыка" ў вучняў V–XI (XII) класаў правяраюцца найбольш значныя навучальныя работы (на выбар настаўніка). Пры гэтым адзначаныя навучальныя работы правяраюцца:

не менш чым адзін раз на тыдзень ва ўсіх вучняў V–VII класаў;

не менш чым адзін раз на два тыдні ва ўсіх вучняў VIII і IX класаў;

не менш чым адзін раз на месяц ва ўсіх вучняў X–XI (XII) класаў.

27. Найбольш значныя навучальныя работы (на выбар настаўніка) па вучэбных прадметах "Беларуская літаратура", "Русская литература", "Літаратура нацыянальной меншасці", "Чалавек і свет", "Сусветная гісторыя", "Гісторыя Беларусі", "Грамадазнаўства", "Фізіка", "Астрономія", "Хімія", "Біялогія", "Геаграфія" правяраюцца ў кожнага вучня не радзей за адзін раз у месяц, а па вучэбным прадмеце "Інфарматыка" – не менш за адзін раз у чвэрць.

28. Адзнакі за выкананне вучнямі III–XI (XII) класаў навучальных работ, выстаўленыя ў сыштках для навучальных работ па адпаведным вучэбным прадмеце, па меркаванні настаўніка могуць заносіцца ў класны журнал і дзённік вучня.

30. Справаздачы па выніках практычных і лабараторных работ па вучэбным прадмеце ”Біялогія“, лабараторных работ, эксперыментальных даследаванняў па вучэбным прадмеце ”Фізіка“, практычных работ па вучэбным прадмеце ”Хімія“, практычных работ (пазначаных зорачкай у вучэбнай праграме) па вучэбным прадмеце ”Геаграфія“ правяраюцца да наступных вучэбных заняткаў (пры вялікай колькасці вучняў, якія выконвалі адпаведную работу, – праз адны-два вучэбныя заняткі) у кожнага вучня. Адзнакі, выстаўленыя ў адпаведных сшытках вучняў, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня.

31. Кантрольныя работы правяраюцца ў кожнага вучня I–XI (XII) класаў. Па выніках праверкі контрольных работ вучням III–XI (XII) класаў выстаўляюцца адзнакі ў сшытках для контрольных работ па адпаведных вучэбных прадметах. За водгукі, навучальныя і контрольныя пераказы і сачыненні па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ вучням выстаўляюцца дзве адзнакі: адна – за змест, другая – за пісьменнасць. Адзнакі, выстаўленыя па выніках контрольных работ, заносяцца ў класны журнал і дзённік вучня.

Праверка контрольных работ, як правіла, ажыццяўляецца да наступных вучэбных заняткаў па адпаведным вучэбным прадмеце. Дапускаецца ажыццяўляць праверку контрольных сачыненняў і іншых творчых работ па мовах і літаратурах у V–VIII класах на працягу тыдня, у IX класе – на працягу дзесяці дзён, у X–XI (XII) класах – на працягу двух тыдняў пасля правядзення адпаведнай творчай работы.

32. Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ ў навучальных работах, якія правяраюцца, і контрольных работах настаўнік адзначае і выпраўляе дапушчаныя вучнямі I–IV класаў памылкі наступным чынам.

Няправільна напісаную (напісаны):
 літару або знак прыпынку закрэслівае наўскос, падкрэслівае;
 лічбу закрэслівае тонкай гарызантальнай лініяй або наўскос;
 частку слова, сказ закрэслівае тонкай гарызантальнай лініяй;
 замест закрэсленага запісвае ўверсе патрэбныя літары, знакі прыпынку, лічбы, слова, сказы.

Выпраўленыя памылкі адзначаюцца на палях сшытка (акрамя I класа) наступнымі ўмоўнымі знакамі: I – арфаграфічная, V – пунктуацыйная.

Дапушчаныя вучнямі памылкі на прымяненне правілаў, якія яшчэ не вывучаліся, настаўнік падкрэслівае, выпраўляе, але на палях сшытка не адзначае і пры выстаўленні адзнакі ў балах вучням III і IV класаў не ўлічвае.

У творчых работах (пераказ, пераклад, сачыненне) настаўнік выпраўляе не толькі арфаграфічныя, пунктуацыйныя памылкі, але і

маўленчыя, а таксама памылкі ў змесце. Маўленчыя памылкі і памылкі ў змесце падкрэсліваюцца хвалістай лініяй і адзначаюцца ўмоўнымі знакамі на палях сшытка: З – памылка ў змесце; М – маўленчая памылка. За творчую работу выстаўляюцца дзве адзнакі: адна за змест, другая – за пісьменнасць.

Па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ ў навучальных работах, якія правяраюцца, і ў контрольных работах настаўнік адзначае і выпраўляе дапушчаныя вучнямі V–XI (XII) класаў памылкі наступным чынам.

Няправільна напісаную (напісаны):

літару або знак прыпынку падкрэслівае і закрэслівае наўскос;

лічбу закрэслівае наўскос;

частку слова, сказ закрэслівае тонкай гарызантальнай лініяй;

памылкі ў змесце і маўленчыя памылкі падкрэслівае хвалістай лініяй;

надпісвае правільны варыянт і адзначае на палях сшытка дапушчаныя вучнямі памылкі наступнымі ўмоўнымі знакамі: I – арфаграфічная; V – пунктуацыйная; Г – граматычная; З – памылка ў змесце; М – маўленчая; а – аднатыпная; н – нягрубая: I (а), V (н).

Дапушчаныя вучнямі памылкі на прымненне правілаў, якія яшчэ не вывучаліся, настаўнік падкрэслівае, выпраўляе, але на палях сшытка не адзначае і пры выстаўленні адзнакі не ўлічвае.

Пры праверцы дыктанта на наступным радку пасля тэксту дробам указваецца колькасць арфаграфічных памылак (лічнік) і пунктуацыйных памылак (назоўнік).

Напрыклад:

8/9

За пераклады, водгукі, навучальныя і контрольныя пераказы і сачыненні вучням выстаўляюцца дзве адзнакі: адна – за змест, другая – за пісьменнасць.

Пры праверцы сачынення, пераказаў, перакладаў, водгукаў, іншых творчых работ, якія разлічаны на адны або двое вучэбных заняткаў, на наступным пасля тэксту радку настаўнік запісвае дробам у лічніку колькасць памылак у змесце і маўленчых памылак, а ў назоўніку дробу ўказвае колькасць арфаграфічных, пунктуацыйных і граматычных памылак.

Напрыклад:

$$\begin{array}{r} 3-M \\ \hline I-V-\Gamma \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2-2 \\ \hline 2-2-I \end{array}$$

Пры праверцы экзаменацыйных работ вучняў па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбных прадметах ”Беларуская мова“, ”Русский язык“, ”Мова нацыянальной меншасці“ (польская мова, літоўская мова) дапушчаныя

вучнямі памылкі адзначаюцца, выпраўляюцца і фіксуюцца такім жа чынам, як і пры праверцы дыктанта, пераказу.

33. У навучальных работах, якія правяраюцца, і контрольных работах па іншых вучэбных прадметах настаўнік закрэслівае, падкрэслівае памылкі, у тым ліку арфаграфічныя, пунктуацыйныя, надпісвае правільны варыянт. Такім жа чынам выпраўляюцца дапушчаныя вучнямі памылкі пры праверцы экзаменацыйных работ вучняў па завяршэнні навучання і выхавання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбным прадмеце "Матэматыка". Пры гэтым арфаграфічныя, пунктуацыйныя памылкі не ўлічаюцца пры выстаўленні адзнакі.

34. На палях сшыткаў для навучальных і контрольных работ па вучэбных прадметах "Матэматыка", "Фізіка", ліста экзаменацыйной работы па вучэбным прадмеце "Матэматыка" насупраць кожнага выкананага задання адзначаецца колькасць балаў, якой ацэнены вынік выканання гэтага задання. Пасля рашэння апошняга задання запісваецца сумарная колькасць балаў за выкананне ўсіх заданняў, якія пераводзяцца ў адпаведную адзнаку. Адзнака запісваецца на адпаведным радку.

35. Вучні II–IV класаў выконваюць работу над памылкамі ў тых жа сшытках, у якіх выконвалася адпаведная навучальная або контрольная работа, у тым ліку навучальны дыктант, пераказ, сачыненне або контрольная работа. Узор выканання работы над памылкамі дае настаўнік.

36. Работа над памылкамі па вучэбных прадметах "Беларуская мова", "Беларуская літаратура", "Русский язык", "Русская литература", "Мова нацыянальной меншасці", "Літаратура нацыянальной меншасці", "Фізіка", "Астрономія", "Хімія", "Матэматыка" выконваецца вучнямі V–XI (XII) класаў пасля правядзення настаўнікам аналізу выканання контрольной або навучальной работы па адпаведным вучэбным прадмеце (найбольш значнай, на выбар настаўніка).

Па вучэбным прадмеце "Інфарматыка" тыповыя памылкі, дапушчаныя вучнямі пры выкананні контрольной работы, абмяркоўваюцца франтальна.

Работа над памылкамі выконваецца вучнямі ў тых жа сшытках, у якіх яны пісалі контрольную або навучальную работу. Памылкі, дапушчаныя пры выкананні работы над памылкамі, выпраўляюцца такім жа чынам, як і пры праверцы навучальной або контрольной работы па адпаведным вучэбным прадмеце.

37. Па выніках праверкі работы над памылкамі па меркаванні настаўніка можа быць выстаўлена адзнака, якая можа быць занесена ў класны журнал і дзённік вучня.

38. Выпраўленне памылак, дапушчаных вучнем, надпісванне правільнага варыянта, іншыя запісы ажыццяўляюцца ручкай з пастай чырвонага колеру.

VI. АФАРМЛЕННЕ РЭФЕРАТА

39. Рэферат – гэта кароткая перадача зместу артыкула або даследавання. Рэфераты могуць выконвацца па ўсіх вучэбных прадметах, якія вывучаюцца ў X–XI (XII) класах, акрамя вучэбных прадметаў ”Інфарматыка“, ”Фізічная культура і здароўе“.

Рэферат мае наступную структуру: тытульны ліст, змест, уводзіны, асноўная частка, якая падзяляецца на главы, раздзелы, падраздзелы, заключэнне, спіс літаратуры ў алфавітным парадку, дадаткі (пры неабходнасці). Аб’ём навучальнага рэферата, узор яго афармлення ўстаноўлены згодна з дадаткам 8 да дадзеных Метадычных рекамендацый.

40. На тытульным лісце ўказваеца найменне ўстановы адукцыі, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі ёсць) аўтара, назва работы, месца знаходжання ўстановы адукцыі, год.

41. Змест рэферата ўключае назvu структурных частак, глаў, раздзелаў і падраздзелаў з указаннем нумарацыі старонак арабскімі лічбамі.

42. Ва ўводзінах даеца кароткая характарыстыка тэмы рэферата, абгрунтоўваеца яе актуальнасць, раскрываеца мэта і задачы работы, даеца пералік літаратуры і асноўных крыніц, на аснове якіх падрыхтаваны рэферат.

43. У асноўай частцы рэферата коратка, але поўна падаеца матэрыйял па раздзелах, кожны з якіх раскрывае асобную праблему або розныя бакі адной праблемы. Кожны змястоўны блок (глава, раздзел, падраздзел) павінен мець загаловак.

44. Заключэнне павінна быць сціслым, канкрэтным, утрымліваць асноўныя вывады, а таксама інфармацыю пра згоду ці нязгоду з аўтарамі выкарыстаных крыніц. Заключэнне не павінна перавышаць па аб’ёме ўводзіны.

45. Пры напісанні рэферата неабходна рабіць спасылкі на крыніцы інфармацыі: у квадратных дужках указваеца нумар крыніцы ў спісе літаратуры і старонка, напрыклад: [4, с. 29]. Спасылкі ў тэксце могуць таксама падавацца ў выглядзе падрадковых заўваг, нумарацыя якіх прыводзіцца на кожнай старонцы, пачынаючы з адзінкі. Спіс выкарыстанай літаратуры афармляеца ў адпаведнасці з правіламі бібліографічнага апісання.

46. Пры камп’ютарным наборы трэба выкарыстоўваць шрыфт Times New Roman, кегль 15 пт, міжрадковы інтэрвал – 1,5.

Дадатак 1

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

**Узоры афармлення надпісу
на вокладцы сыштка***

Тетрадь
для работ
по русскому языку
учащегося 6 "А" класса
гимназии № 61 г. Минска
Петрова Виталия

Тетрадь
для работ по учебному предмету
"Человек и мир"
учащейся V "Б" класса
средней школы № 4 г. Витебска
Куницкой Елены

Тетрадь
для практических работ
по химии
учащегося X "А" класса
средней школы № 1 г. Слуцка
Симончика Михаила

Тетрадь
для работ
по обществоведению
учащегося 10 "А" класса
лицея БГУ
Нестерова Владимира

Сыштак
для контрольных работ
на беларускай мове
вучаніцы II класа
Выгалавіцкай базавай школы
Данільчык Вольгі

Сыштак
для работ
на матэматыцы
вучня 8 "А" класа
сярэдняй школы № 2
г. Наваполацка
Фёдарава Аляксандра

Сыштак
для лабараторных работ
на фізіцы
вучня 9 класа
Засульскай сярэдняй школы
Платонава Івана

Тетрадь
для работ
по русской литературе
учащегося IX класса
Засульской средней школы
Платонова Ивана

English	Français	Deutsch	Español	姓名
Galina Sedova	Svetlana Ivanova	Anna Petrova	Anna Ivanova	学校
Form 3 "B"	classe de 7ème "A"	Klasse 5 "B"	grado 4 "A"	班级
School No. 20	école № 20	Schule Nr. 20	escuela № 20	

* дапускаецца абазначэнне класа лічбамі як арабскага, так і рымскага алфавіта

Дадатак 2

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

Колькасць і аб'ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 3

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

Колькасць контрольных работ на I ступені агульной сярэдняй адукацыі, іх віды і аб'ём

Від работы	I клас		II клас		III клас		IV клас	
	I паў-годдзе	II паў-годдзе	I паў-годдзе	II паў-годдзе	I паў-годдзе	II паў-годдзе	I паў-годдзе	II паў-годдзе
Беларуская мова ва ўстановах адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання								
Русский язык в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания								
Кантрольнае спісванне	—	1 15-20 слоў	1 25-30 слоў	—	—	—	—	—
Кантрольны дыктант	—	—	—	1 35-40 слоў	1 45-50 слоў	—	1 65-70 слоў	—
Кантрольны дыктант з граматычным заданнем	—	—	—	—	—	1 45-50 слоў	—	1 65-70 слоў
Кантрольная работа па тэме	—	—	1	2	1	2	2	2
Кантрольны слоўнікавы дыктант	—	—	1 6 слоў	1 8 слоў	2 8 слоў	2 10 слоў	2 10 слоў	2 12 слоў
Беларуская мова ва ўстановах агульной сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання								
Русский язык в учреждениях общего среднего образования с белорусским языком обучения и воспитания								
Кантрольнае спісванне	—	—	1 15-20 слоў	1 20-25 слоў	—	—	—	—
Кантрольны дыктант	—	—	—	—	1 35-40 слоў	—	1 55-60 слоў	—
Кантрольны дыктант з граматычным заданнем	—	—	—	—	—	1 35-40 слоў	—	1 55-60 слоў
Кантрольная работа па тэме	—	—	1	1	1	1	1	2
Кантрольны слоўнікавы дыктант	—	—	—	1 6 слоў	1 6 слоў	1 8 слоў	1 8 слоў	1 10 слоў
Мова нацыянальной меншасці								
Кантрольнае спісванне	—	—	1 15-20 слоў	1 20-25 слоў	—	—	—	—
Кантрольны дыктант	—	—	—	—	1 35-40 слоў	—	1 55-60 слоў	—
Кантрольны дыктант з граматычным заданнем	—	—	—	—	—	1 35-40 слоў	—	1 55-60 слоў
Кантрольная работа па тэме	—	—	1	1	1	1	1	2
Кантрольны слоўнікавы дыктант	—	—	—	—	1 6 слоў	1 6 слоў	1 8 слоў	1 8 слоў

Беларуская літаратура ва ўстановах агульной сярэдняй адукцыі з беларускай мовай навучання і выхавання Русская литература в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания								
Праверка навыку чытання	–	1	1	1	1	1	1	1
Праверка сфарміраванасці чытацкіх умэнняў	–	–	–	–	–	1	–	1
Беларуская літаратура ва ўстановах агульной сярэдняй адукцыі з рускай мовай навучання і выхавання Русская литература в учреждениях общего среднего образования с белорусским языком обучения и воспитания								
Праверка навыку чытання	–	–	–	1	–	1	–	1
Праверка сфарміраванасці чытацкіх умэнняў	–	–	–	–	–	1	–	1
Літаратура нацыянальнай меншасці								
Праверка навыку чытання	–	1	–	1	–	1	–	1
Праверка сфарміраванасці чытацкіх умэнняў	–	–	–	–	–	1	–	1
Матэматыка								
Кантрольная работа	–	1	2	2	2	2	2	2
Правера навыкаў вуснага лічэння	–	1	1	1	1	1	1	1

Дадатак 4

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

Колькасць контрольных работ на II і III ступенях агульной сярэдняй адукацыі

Вучэбныя прадметы	Колькасць контрольных работ у навучальны год па класах						
	V	VI	VII	VIII	IX	X (базавы/ павыш.)	XI
Беларуская мова							
Дыктанты	3	3	3	3	3	2/4	2
Пераказы	2	2	2	2	2	2/4	2
Тэставая работа	–	–	–	1	1	1/2	1
Сачыненні						0/2	
Беларуская літаратура							
Класныя сачыненні	–	–	–	–	1	2/4	2
Русский язык							
Диктанты	3	3	3	3	3	2/4	2
Изложения	2	2	2	2	2	2/4	2
Тестовая работа	–	–	–	1	1	1/2	1
Сачыненні						0/2	
Русская литература							
Классные сочинения	–	–	–	–	1	2/4	2
Мова нацыянальнай меншасці							
Дыктанты	3	3	3	3	3	2	2
Пераказы	2	2	2	2	2	2	2
Іншыя вучэбныя прадметы							
Матэматыка	6	6	6	8	8	6/8	8
Фізіка	–	2	4	4	4	4	4
Хімія	–	–	3	4	4	4	4
Біялогія	–	1	2	2	2	2	2
Інфарматыка	–	1	1	1	1	1	1
Астрономія	–	–	–	–	–	–	2

Дадатак 5

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

**Аб’ём тэкстаў кантрольных работ
(дыктант, пераказ), аб’ём
слоўнікавага дыктанта, кантрольнага
сачынення на II і III ступенях
агульной сярэдняй адукацыі**

Класы	Аб’ём ² тэкстаў кантрольнага дыктанта	Аб’ём слоўнікавага дыктанта
V	85–90 слоў	12–15 слоў
VI	90–100 слоў	15–20 слоў
VII	100–110 слоў	20–25 слоў
VIII	110–125 слоў	25–30 слоў
IX	125–145 слоў	30–35 слоў
X	145–170 слоў	35–40 слоў
XI	170–200 слоў	40–45 слоў

Клас	Аб’ём тэкстаў для пераказаў
V	80–100 слоў
VI	100–120 слоў
VII	120–180 слоў
VIII	180–240 слоў
IX	240–340 слоў
X	340–450 слоў
XI	450–600 слоў

Клас	Аб’ём сачыненняў
V	0,5–1 старонка
VI	1–1,5 старонкі
VII	1–1,5 старонкі
VIII	1,5–2 старонкі
IX	2–3 старонкі
X	3–4 старонкі
XI	да 5 старонак

² Пры наяўнасці дадатковых заданняў (не больш за 4) колькасць слоў у тэксле можа быць скарочана па меркаванні настаўніка на 10–20 слоў.

Дадатак 6

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

Колькасць арфаграм і пунктаграм у тэкстах контрольных дыктантаў па вучэбных предметах „Беларуская мова“, „Русский язык“, „Мова нацыянальной меньшасці“ на II і III ступенях агульной сярэдняй адукацыі

Клас	Колькасць арфаграм у тэкстах контрольных дыктантаў	Колькасць пунктаграм у тэкстах контрольных дыктантаў
V	10	2–3
VI	12	2–3
VII	16	3–4
VIII	20	4–5
IX	24	5–10
X	26	10–15
XI	28	15–20

Дадатак 7

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

**Афармленне тытульнага ліста,
подпісай экзаменацыйнай
работы**

I. Узоры афармлення тытульнага ліста экзаменацыйнай работы па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульной сярэдняй адукацыі:

*Экзаменацыйная работа (диктант)
на беларускай мове
вучаніцы 9 "Б" класа
Кавалевіч Вольгі Пястроўны*

*Экзаменационная работа (диктант)
по русскому языку
учащейся IX "Б" класса
Ковалевич Ольги Петровны*

*Экзаменацыйная работа (диктант)
на літоўскай мове
вучня 9 класа
Блажускаса Томаса Рэналдавіча*

*Экзаменационная работа (диктант)
по литовскому языку
учащегося IX класса
Блажускаса Томаса Реналдовича*

*Экзаменацыйная работа (диктант)
на польской мове
вучаніцы 9 класа
Кавальской Дануты Казіміраўны*

*Экзаменационная работа (диктант)
по польскому языку
учащейся IX класса
Ковальской Дануты Казимировны*

*Экзаменацыйная работа
на матэматыцы
вучня 9 "В" класа
Станкевіча Сяргея Іванавіча*

*Экзаменационная работа
по математике
учащегося IX "В" класса
Станкевича Сергея Ивановича*

II. Узоры афармлення тытульнага ліста экзаменацыйнай работы па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульной сярэдняй адукацыі:

*Экзаменацыйная работа (пераказ)
на беларускай мове
вучаніцы 11 "Б" класа
Сідаровіч Ірыны Уладзіміраўны*

*Экзаменационная работа (изложение)
по русскому языку
учащейся XI "Б" класса
Сидорович Ирины Владимировны*

*Экзаменацыйная работа (пераказ)
на літоўскай мове
вучня 11 класа
Блажукаса Томаса Рэналдавіча*

*Экзаменационная работа (изложение)
по литовскому языку
учащегося XI класса
Блажукаса Томаса Реналдовича*

*Экзаменацыйная работа
на матэматыцы
вучаніцы 11 "В" класа
Шыманская Тамары Пястроўны*

*Экзаменационная работа
по математике
учащейся XI "В" класса
Шиманской Тамары Петровны*

III. Подпіс экзаменацыйных работ вучняў старшынёй і членамі экзаменацыйнай камісіі:

10
(адзнака)

*Старшыня экзаменацыйнай камісіі
Члены экзаменацыйнай камісіі:*

<i>(подпіс)</i>	<i>T.I. Пятрова</i>
<i>(подпіс)</i>	<i>A.G. Лявонаў</i>
<i>(подпіс)</i>	<i>H.I. Мікалаеава</i>

10/9
(отметки)

Председатель экзаменационной комиссии

(подпись) T.I. Петрова

Члены экзаменационной комиссии:

<i>(подпись)</i>	<i>A.G. Леонов</i>
<i>(подпись)</i>	<i>H.I. Николаева</i>
<i>(подпись)</i>	<i>G.P. Сидоров</i>

Дадатак 8

да Метадычных рэкамендацый па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі

Аб'ёмы афармленне рэферата**I. Аб'ёмы**

Рэферат	Класы	Аб'ём рэферата пры камп'ютарным наборы	Аб'ём рэферата пры напісанні ад рукі
Навучальны	X	12–14 старонак	14–15 старонак
Навучальны	XI	15–17 старонак	17–19 старонак

II. Афармленне тытульнага ліста

Найменне ўстановы адукацыі

Назва рэферата

Выканай(ла)
Прозвішча, імя ўласнае, імя па бацьку (калі ёсць)
вучань(іца) ____ класа

Месца знаходжання ўстановы адукацыі, год напісання рэферата

Змест рэферата ўключае назвы структурных частак, глаў, раздзелаў і падраздзелаў з указаннем нумарациі старонак арабскімі лічбамі.
Напрыклад:

- Змест*
- Уводзіны
- 1. Назва главы
 - 1.1. Назва раздзела
 - 1.2. Назва раздзела
 - 1.2.1. Назва падраздзела
 - 1.2.2. Назва падраздзела
- 2. Назва главы
- Заключэнне
- Спіс літаратуры
- Дадаткі

* размяшчаецца пасля тытульнага ліста